

аднаго семантычнага кірунку, так і розных: ...He cried, **half-laughing, half-angry**... (L. G. Gibbon); ...Isabel, **half-flattered, half-bristling** with horror and rage... (R. Aldington); She was only stunned with the strangeness of it all: startled, **half-enraptured** with the terrific beauty of the place, **half-horrified** by its savage annihilation of her (D. H. Lawrence); ...I got a **half-superstitious, half-sentimental** idea... (R. Aldington).

Для англійскіх НАК адным з прыёмаў самавыяўлення выступае рэдуплікацыя (зфіксаваны адзінкавы выпадак): *He is a nice boy – not so **highly-flighty** as he seems* (J. Galsworthy).

Такім чынам, беларуская і англійская НАК (пераважна аказіянальныя адзінкі) валадаюць багатым стылістычным патэнцыям. Асэнсоўваючы ролю НАК у інды-відуальна-аўтарскай стылістычнай сістэме, падаецца лагічным асона разглядаць НАК, што дзеянічаюць як ядзерныя, асноўныя кампаненты тропаў і стылістычных фігур, і НАК, якія выконваюць дапаможную функцыю ў фарміраванні зон павышанай вобразнасці ў мастацкім тэксле, надаючы ім дадатковыя абертоны.

#### *Бібліографічны спіс*

1. Бузук, П. Увагі аб мове і стылю маладнякоўца / П. Бузук // Маладняк. – 1927. – № 5. – С. 63–73.

---

## НЕАЛАГІЗМЫ АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ Ў СФЕРЫ ТУРЫЗМУ

В. В. Бірукоў (Мінск, Беларусь)

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці тэрміналогіі і прафесіяналізмаў са сферы «Турызм і падарожжа». З'яўленне новых рэалій патрабуе іх намінавання, і моўная, міжкультурная камунікацыі забяспечваюць транзіт тэрмінаў, паніццяў і ў нейкай ступені падштурхоўваюць з'яўленне гэтых рэалій там, дзе іх пакуль няма. Асабліва ўвага надаецца англійскім неалагізмам, зарэгістраваным у электронным споўніку WordSpy, і узятай з англійскай мовы лексіцы, якая стала агульнапрынятай у турыстыцы Расіі і Беларусі ў выніку транзіту тэрмінаў і паніццяў, а таксама асаблівасцямі намінацыі новых рэалій ва ўмовах пандэміі COVID-19.

**Ключавыя слова:** турыстыка; сучасныя турпрактыкі; тэрмінасістэма; англійскія неалагізмы; сэнсавыя трансфармацыі; COVID-неалагізмы.

Свет намінацый мы спасцігаем эмпірычна (нам для гэтага дадзены вышэйшая нервовая дзейнасць і органы пачуццяў) і ў акце маўлення. Усё, што ўваходзіць у арбіту чалавечай жыццяздейнасці, мае патрэбу ў найменні. З'яўленне новых рэалій патрабуе іх намінавання, і моўная, міжкультурная камунікацыі забяспечваюць транзіт тэрмінаў, паніццяў і ў нейкай ступені падштурхоўваюць з'яўленне гэтых рэалій там, дзе іх пакуль няма. Такая сітуацыя цалкам тыповая для турызму – сацыяльнага, культурнага, эканамічнага феномену сучаснасці. Індустрыву турызму вельмі хутка рэагуе на запыты і магчымасці актыўнага спажыўца, таму нядзіёна, што з пункту гледжання моўных навін тут ёсць прагматычная цікавасць як уласна спажыўцу, так і прадаўцу турыстычных паслуг.

Для культурнага і гістарычнага развіцця Беларусі паняцце «турызм» (у сэнсе: паездка, забаўка, адпачынак і інш.) доўгі час адсутнічала перш за ёсё як рэалія (у адрозненне ад метафізічнага разумення «падарожжа»). Слова «турызм» і яго вытворныя «турыст», «тур», «турыстычны» і інш. запазычаныя. Пры гэтым назіраецца сінанімія асобных лексем. Так, слова «тур» (*tour*) у англійскай мове мае мноства сіонімаў, у беларускай мове яны прадстаўлены як: тур-эккурсія-гастролі-турнэ-паездка-падарожжа-прагулка-круг-вяяж-аб'езд-цыкл і інш. Гэта лішні раз ускосна паказвае сфермаванасць падобных культурных і забаўляльных практик у ўсходнеславянскай традыцыі.

Адзначым цікавы лінгвістычны факт: тэрміны *турист* і *турызм* былі запазычаны, транслітараваны з англійскай мовы, для якой гэтае слова не з'яўляюцца родным: у сярэднеанглійскую мову яно прыйшло ў 1250–1280 гг. з сярэднефранцузскай (*tourn* – паварот, круг, акружнасць), а ў яе трапіла з лацінскай як запазычанне з грэчаскай: *tornos* (цыркуль). У 1746 г. у англійскай мове з'явіўся дзеяслоў *totour*, у 1780 – вытворны ад яго назоўнік *tourist*, а ў 1811 – *tourism* [6].

Сама дзеянасць – турызм – мае ў англійскіх акадэмічных слоўніках не-калыкі азначэння: *tourism*: 1. The practice of traveling for recreation (падарожжа з мэтай адпачынку); 2. The guidance or management of tourists (арганізацыя турдзейнасці і кіраванне ёю); 3a: the promotion or encouragement of touring (прасоўванне або падтрымка сферы турызму); 3b: the accommodation of tourists – размяшчэнне турыстаў [7].

Больш лаканічнае, але падобнае азначэнне даюць сучасныя слоўнікі, падкрэсліваючы арганізацыйна-дзелавую ўласцівасць гэтай дзеянасці: «*tourism – the business of providing services for people who are traveling for their holiday*» [5, с. 1585]; «*tourism – the business of providing services such as transport, places to stay or entertainment for people who are on holiday*» [3, с. 1540].

У новых сацыяканамічных і сацыякультурных умовах, характэрных для беларускага грамадства, з'явілася як новае напаўненне паняцца «турызм», так і новыя слова для абазначэння рэалій турыстычнага сэрвісу.

Паводле высноў дысертацыйнага даследавання Л. В. Вінаградавай, з якім нельга не пагадзіцца, тэрмінасітэма турызму ў англійскай мове адносна ўстаялася, а руская і беларуская развіваюцца англаарыентавана [2]. Паводле звестак Л. В. Вінаградавай, лексічныя запазычанні з англійскай мовы складаюць у рускамоўнай і беларускамоўнай тэрміналогіі турызму больш за 60 % [2].

Новыя сацыяльна-еканамічныя ўмовы і магчымасці для развіцця айчыннага турызму абумовілі з'яўленне спецыялізаваных слоўнікаў турыстычных тэрмінаў [1]. Так, слоўнік WordSpy ўключае ў спецыяльны рубрыцы «Падарожжа і турызм» (у катэгорыі «Культура») 54 лексічныя адзінкі [4]. Ix семантычны аналіз уяўляе вялікую цікавасць, паколькі яны намінуюць шэраг новых з'яў у сферы турызму, якія ўжо назіраюцца або неўзабаве будуть мець месца і ў нашай турыстыцы; разуменне іх значэння забяспечыць больш ка-

рэктнью іх асіміляцыю беларускай мовай. Акрамя таго, веданне тых рэалій, што адлюстроўваюцца імі, патрэбнае беларускім спецыялістам з галіны турызму, у тым ліку – гідам-перакладчыкам, якія працуяць у гэтай сферы. Пададзеныя ў слоўніку цытаты, якія ілюструюць першае ўжыванне слова (абазначаюцца ў дадзеным артыкуле ў дужках), і аўтарскі каментар даюць карыстальнікам слоўніка цікавую інфармацыю, якая дазваляе зразумець сацыякультурны і сацыяканамічны кантэкст з'яўлення новага паняцця, маштабы пазначанай ім з'явы.

Было ўстаноўлена, што слова «турызм», «турыст» або «тур» (цалкам або скарочана, у складзе слова-злітка) прысутнічаюць у 16 неалагізмах, зафіксаваных у гэтым слоўніку. Словы «турызм» і »турист» былі аб'яднаныя ў адну группу, бо слоўнік іх рэгіструе звычайна ў адным слоўніковым артыкуле. Напрыклад: **architourist** – n. A tourist who visits other countries and cities mainly to study the architecture. Also: **archi-tourist** [4].

Семантычны аналіз неалагізмаў, уключаных у слоўнік WordSpy, паказаў, што англійская мова фіксуе новыя абавязачэнні ў сферы дыферэнцыяванага турызму з яго разнастайнасцю патрэб, спецыфікай прапанаваных паслуг і новай матывацый вандрунікаў. Так, імкненне жыхароў мегаполісаў хоць на кароткі час пакінуць шумныя і пыльныя гарады і правесці выходныя або адпачынак на прыродзе спарадзіла новую паслугу, рух ініцыятыўных фермераў у Еўропе (The North West Farm Tourism Initiative) і, як вынік, у 1988 годзе новае слова-злітак – **agritourism** (agriculture + tourism), якое актыўна стала прымяняцца з канца 90-х гадоў XX стагоддзя. Спецыяльныя камфартабельныя турыстычныя аўтобусы могуць даставіць **apple tourists** да яблычных садоў з мэтай пакупкі ў сезон свежых яблыкаў і прадукцыі з іх.

Зусім іншая з'ява – **intellectual tourism**, галоўнай мэтай якога з'яўляецца адукацыя або атрыманне новых ведаў. Ініцыятарамі гэтага кірунку ў турызме, як паказвае слоўнік, сталі ўстановы са сферы адукацыі і культуры ЗША; іх прыклад хутка ўзяла ўслед Брытанія, а затым – іншыя еўрапейскія краіны. Маюцца на ўвазе не звычайнія турыстычныя паездкі да вядомых помнікаў архітэктуры (гэта робяць **architourists**), а пераабсталяванне аддаленых курортных зон у гадавыя адукацыйныя цэнтры для «разумных турыстаў» (**intellectual tourists**). Напрыклад, вікторыянскую эпоху метадам «апускання» ў яе (адпаведнае адзенне, ёжа, забавы і г. д.) можна вывучыць у быльм доме англійскага паэта А. Тэнісана (1809–1892) на выспе Уайт. **Narcotourists** накіроўваюцца дзеля новых уражанняў у далёкія краіны або ў Амстердам – на кірмаш-продаж марыхуаны (a cannabis trade fair), які штогод праводзіцца ў лістападзе, і паказ моднай вопраткі з канопляў (hemp fashion show). **Weather tourists** ахвотна наведваюць у свой адпачынак зоны тарнада, ураганаў, іншых з'яў надвор'я. Адмысловыя турыстычныя фірмы могуць організаваць камфортнае сузіранне гэтых прыродных катаклізмай у гатэлях на марскім узбярэжжы.

Яшчэ адна разнавіднасць «сузіральнага турызму» – **poorism** (poor + tourism), які атрымлівае ва ўсім свеце асаблівую папулярнасць, – падарожжа на гарадскія ўскрайны, у небяспечныя трушчобы. Такі турызм, як лічаць некаторыя тураператары, мае важнае сацыяльнае значэнне: багатым людзям і прадстаўнікам сярэдняга класа ён дае магчымасць даведацца, што такое сапраўдная беднасць, а тым, хто жыве ў нястачы, – атрымаць дадатковую крыніцу даходу.

Больш жорсткай разнавіднасцю турыстычных практык з'яўляеца **extreme tourism** – падарожжа ў небяспечныя месцы або ўдзел у небяспечных падзеях. Падарожжа па «гарачых кропках» стала вельмі модным сярод бывалых туристаў, якія наведалі ўесь свет.

У 2000-я гады шырокое распаўсядженне атрымаў **dark tourism** – падарожжа да месцаў катастроф, выбухаў і іншых трагічных падзеяў: наведванне ў Нью-Ёрку месцізнаходжання вежаў-блізнят, музея Халакоста ў Вашынгтоне, Ваенных могілак, былых канцлагераў і г.д.

Падобнай разнавіднасцю турызму з'яўляеца **grief tourism** – падарожжа да месцаў трагедый у знак смутку па тых, хто загінуў, ахвярах катастроф. Імпульсам да яго распаўсядження, як і «чорнага турызму», стала гібель прынцэсы Дыяны ў жніўні 1997 г. Складальнік слоўніка П. Макфэрдрыс спраўядліва заўважае, што неалагізмы, якія з'яўліся ў гэты час: **dark tourism, grief bandwagon, grief-lite, recreational grief, mourning sickness** даюць лексічнае сведчанне той цынічнай грамадскай рэакцыі і спекуляцыі ў СMI, якую выклікала трагічная гібель Дыяны.

Турысты, якія раздражняюць сваімі бес tactouýmі паводзінамі мясцовых жыхароў, атрымалі назыву **torons** (*tourist + moron* (ідыёт)).

На аснове аналізу новых лексічных адзінак з сферы «Падарожкы і турызм» можна зрабіць выснову пра тое, што паніцце «турист» у англійскай мове паступова пашыраецца і пад ім разумеюць усякага, хто здзяйсняе паездку, і не заўсёды з мэтай адпачынку ці атрымання задавальненнення. Калі **voluntourists** (*volunteer (добраахвотнік) + tourist*), колькасць якіх у ЗША складае штогод 50 000–75 000 чалавек, у час свайго адпачынку добраахвотна бяруць удзел у сацыяльных праектах, у тым ліку і за межамі сваёй краіны, то **labour tourists** вымушаны ў пошуках працы жыць у адной краіне, а працаўцаў у іншай, што стала магчымым з падзеннем Берлінскай сцяны і стварэннем Шэнгенскай зонны. **Fertility tourists** едуць на лячэбныя працэдуры ў іншыя краіны ў пошуках больш танныага лячэння або па прычыне адсутнасці дастатковага донарскага матэрэялю ў сябе на радзіме.

Яшчэ адно новае сацыяльнае спараджэнне – **libel tourists** – замежныя грамадзяне, якія падаюць пазовы ў суды краін, лаяльных да пазоўнікаў. У цытарце «Мекай для ўсіх пакрыўджаных», якая прыводзіцца ў слоўніку, называецца Англія, у суды якой звяртаюцца прадстаўнікі ўсего свету (**Russian oligarchs, Saudi businessmen, multinational corporations, American celebrities**).

З 2020 года пандэмія COVID-19 упłyвае катастрафічна і разбуральна на ўсе сферы жыццядзейнасці чалавека, уключаючы індустрію турызму, якая

стала адной з самых уразлівых і пацярпелых. У выніку дадзенай ситуацыі з'явілася шмат неалагімаў, якія цяпер выкарыстоўваюцца паўсюдна. COVID-неалагізмы непасрэдна адносяцца да турызму, апісваючы новыя віды «ізаляваных» перапынкаў або адпачынкаў (напрыклад, **coronabreak**, **coronaholiday**), або новыя формы адпачынку (**gramping**, **workation**, **coronation**, **safecation**, **schoolcation**, **drivecation**, **genervacation**, **staycation**). Гэтыя прыклады паказваюць вялікую прадукцыйнасць суфікса «-cation», але гэта таксама назіралася ў эпоху да COVID-19. У суфіксе «-moon» (вытворнае ад слова «**honeymoon**») выкарыстоўваецца аналагічны выпадак (напрыклад, **solo moon**). Неалагізмы звязаны з новымі практикамі вольнага часу, якія ўзніклі ў перыяд ізаляцыі (**coronactivity**, **covidparties**, **covideo-party**, **videoparty**, **zoomparty**, **covidwalk**, **virtual happy hour**, **overdistancing**) або з задавальненнем ад розных гастронамічных прапанаваў (**locktail**, **lock-tail hours**, **quarantini**, **quarantining**, **COVI-latte**). Некаторыя неалагізмы выказваюць розныя спосабы вядзення бізнесу без фізічнага контакту наўпрост паміж пастаўшчыком і спажыўцом (**uberise**, **contactless**, **cashierless**, **coronashake**). Найбольш паказальнымі для бягучай ситуацыі ў турызме з'яўляюцца выразы, нацэленыя на стагнацыю ў турыстычным сектары (**non-tourism**, **zerotourism**), або выразы, якія падкрэсліваюць адмову ад неістотных падарожжаў. Разам з гэтым нядаўна з'явілася ідэя павелічэння колькасці падарожжаў пасля таго, як яны сталі больш бяспечнымі, складзеная ў тэрмін **revenge travel** – «падарожжа помсты». Вяртанне турызму таксама выяўляеца тэрмінам **tourist vouchers** «турыстычныя ваўчары», якія выдаюць ўрады, каб зноў стымулюваць турызм. Сталі магчымымі розныя метады бяспечнага падарожжа (**Covid bubble**, **travel bubble**, **zoom tourism**, **health passport**, **immunity passport**), і распаўсюджванне інфармацыі дасягнула кропкі **infodemic** – «інфадэмія» [8, с.7].

Такім чынам, відавочна, што з развіццём турыстычнага бізнесу і яго стагнацыяй у выніку пандэміі COVID-19 заўсёды ўскладняеца яго тэрмінасцімса, з'яўляюча новыя найменні, фармуеца сінанімічны рад. Англамоўныя тэрміны інтэнсіўна пераймаюцца для передачы новых практик арганізацыі турбізнесу з культуры і турыстычных індустрый іншых краінаў. Пры гэтым выяўляеца відавочная лакунарнасць на міжмоўным і кагнітывным узроўнях, з'яўляючыя розныя мадэлі асіміляцыі запазычанай лексікі ў залежнасці ад мовы-акцэптара і культурна-гістарычных традыцый краіны.

#### *Бібліографічны спіс*

1. Большой глоссарий терминов международного туризма / The Great Glossary of Terms for the International Tourism // под ред. М. Б. Биржакова, В. И. Никифорова. – СПб. : Издат. дом Герда ; Невский Фонд, 2002. – 704 с.
2. Виноградова, Л. В. Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах: автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Л. В. Виноградова ; Великий Новгород. – 2011. – 22 с.
3. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. – Cambridge : CUP. – 2012. – 1814 р.

4. McFedries, P. Word Spy. The Word Lover's Guide to Modern Culture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wordspy.com>. – Дата доступа: 20.09.21.
5. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition. – Oxford : Bloomsbury Publishing Plc. – 2006. – 1694 p.
6. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.etymonline.com>. – Дата доступа: 20.09.21.
7. Merriam-webster: An Encyclopedia Britannica Company [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.merriam-webster.com/dictionary>. – Дата доступа: 20.09.21.
8. Frank, T. O. Tourism-related coronaneologisms / Tina Orel Frank. – Primorska : University of Primorska, 2021. – 9 p.

---

## МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ван Яньянь (Минск, Беларусь)

В статье раскрыта ценность межкультурной коммуникации и показана важность обмена опытом, оригинальными подходами и методами применения музыкально-игровой деятельности в Беларуси и Китае. Обмен этим опытом будет способствовать дальнейшему развитию систем дошкольного образования Беларуси и Китая с пользой для устойчивого развития и будущего в условиях глобализации экономики, культуры, общества.

**Ключевые слова:** музыкально-игровая деятельность; дошкольное образование; межкультурная коммуникация.

С ускорением мировой глобализации в XXI веке культурные обмены между странами становятся все теснее, а музыкальной культуре уделяется все большее внимание. Современное образование – явление международное, результат взаимного обмена и обучения. Развитие образовательных систем в различных странах может происходить только на основе взаимодействия. Являясь краеугольным камнем базового образования, дошкольное образование должно улавливать «пульс» времени и развивать таланты, отвечающие потребностям модернизации [7, с. 248].

Музыкальное образование является важной частью программ для детей дошкольного возраста. Дошкольники обладают энергичным характером. Детей обычно привлекают красивые звуки, они естественно принимают музыку и проникаются ею, также видами музыкальной деятельности, которые способны тонко интегрироваться во все аспекты жизни детей и образовательные мероприятия. Музыка улучшает настроение дошкольников, позволяет с полной отдачей включаться в игры, обучение и другие виды деятельности, и это будет желанием каждого ребенка, каждого родителя и каждого педагога. В данном случае необходимо найти соответствующие способы и средства музыкального образования.

Реализация идеи мультикультурализма посредством межкультурного обмена музыкой из разных стран способствует тому, что дети дошкольного возраста получат более богатый эстетический опыт. В результате они будут